



# МОЛАДЗЬ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ З ГОРДАСЦЮ ЎСТУПАЕ Ў РАДЫ СЛАУНАЙ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА

## ГАТОВЫ ДА АБАРОНЫ РАДЗІМЫ

З вялікай радасцю мы, маладыя рабочыя мінскага вагонна-рамонтнага завода імені Мяснікова, чакалі дня прызыва ў рады слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Для кожнага з нас, для кожнага патрыёта нашай савецкай радзімы няма большага шчасця, чым са зброяй у руках абараняць мірную працу і шчаслівае жыццё ўсёх народаў СССР, радаснае жыццё нашых братоў, сяброў, бацькоў і мацяры.

Кожны з нас узорна рыхтаваўся, каб прысці ў Чырвоную Армію добрым байцом. Сёння мы з гордасцю аглядаем, што наш завод мае сваёй ролінай арміі выдатнае баявое паўпаўне. Усе 114 прызыўнікаў з'яўляюцца актывістамі абароннай работы і добра аўладалі страляючымі справай, зацікавіліся ў вайсковым асяродку, большасць з іх ужо атрымалі звання лейтэнантаў, прамаўляючы ў Чырвоную Армію, зацікавіліся ў значні ГПА, ПШХА, ГСА.

Прызыўнікі — стыханавец вагонзборачнага цеха тав. Баравік мае тры абаронныя значкі. Без адрыву ад вытворчасці ён настолькі авалодвае тэхнічнай ваджэння самастаў у мінскай аэрадыя і імені Малакава. Прызыўнік т. Банашэўка выдатна вывучыў гранатаметанне. Замест 30 метраў па нормі ён кідае гранату на 51 метр.

Амаль усе прызыўнікі завода — лепшыя стыханавцы. Т. Вабіч, Рыжанкоў, Банашэўка, Баравік і інш. выконваюць свой план на 200—300 проц.

Будзем па-стаханавску вывучаць і авалодваць ваеннай справай, а калі спатрэбіцца, — па-застанавску б'ць ворагаў нашай шудоўнай вялікай Савецкай Краіны.

Карл ХОМІЧ, Аляксей РЫЖАНКОў, Аляксандр БАВІЧ, Пётр ПАДДАНИЧ, Васіль ХРОМЧАНА, Аляксандр МАКАРЭВІЧ, Іван НАЗАН — прызыўнікі — рабочыя мінскага вагонна-рамонтнага завода імені Мяснікова.

## БУДУ ВЫДАТНІКАМ

Кожны патрыёт сваёй радзімы дзень прызва ў РСЧА чакае як найвялікшае свята ў сваім жыцці.

Ваенная служба ў Чырвонай Арміі — пачэсны абавязак кожнага грамадзяніна СССР. Вось таму я, як прызыўнік 1918 года нараджэння, з радасцю хваляваюся, нем працягваю загалі нашага любімага Народнага Камісара Абароны Маршала Савецкага Саюза Кірыла Ефрэмавіча Варашылава аб чарговым прызыве ў нашу доблесную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію.

Маёй радасці няма межэй. Я лічу сабе шчаслівым, што ў гэтым годзе пайду служыць у сваю родную, пераможную Чырвоную Армію. Быць байцом магутнай і свабоднай арміі краіны савецкага народа — мар маладзёў савецкай патрыётаў. Да прызыва я многа рыхтаваўся, упарта авалодваў вайсковай справай. На прызыўную камісію прыйду з 4-ма абароннымі значкамі. Лічу сабе зусім падрыхтаваным да прызыва ў нашы слаўныя чырвоныя палкі.

Вялікае свята — дзень прызыва — сустракаю стыханавцаў працай на вытворчасці. Штодзённая норма выпрацоўкі выконваю на 130 процант. Стыханавцам увалюцца ў баявую сяню вайнаў магутнейшай у свеце арміі, а там я абавязкова буду выдатнікам баявой і палітычнай падрыхтоўкі.

Калі азіраюцца вораг пасябе наўрашны пелатнікавыя сваячынныя граніцы Савецкага Саюза, я, як і ўсе савецкія патрыёты, метым агнём у шыю намершам раць ворагаў на іх жа тэрыторыі.

Д. ЖУКАУ, прызыўнік Добрушскай фабрыкі «Герай працы».



Прызыўнік Добрушскай фабрыкі «Чырвоны металіст», рыхтуючыся да дастойнай сустрэчы з вайскай камісіяй. На здымку злева направа — А. Рогоўскі, які выконвае норму на 60 проц. і Л. Жукіч — на 47 проц. Фото М. П. Шкара (фотакроніка БЕЛТА).

## ВЯЛІКАЕ СВЯТА

БРУПІНІ (Спец. нар. «Звязды»). Новы закон аб усеагульным ваенным абавязку, зацверджаны Унечаровай Чвертай Сесіяй Вярхоўнага Савета СССР, выклікаў у маладзі раёна пачуцці вялікай адданасці і любові да сваёй радзімы, да камуністычнай партыі і яе правядыра — вялікага Сталіна.

У раённы вайскамат паступілі сотні пісьмоў, у якіх шчасліва маладзёў выказвае сваё жаданне, як мага хутчэй паступіць у рады РСЧА і Ваенна-Марскога Флота.

Калгаснік сельгасарпелі «Перамога», Пабарскага сельсавета, Анатолій Конаў піша:

«Я гару жаданнем стаць вайном РСЧА. Гэта пачаснае званне я атрымаю. Да апошняй кроплі крыві буду адданым партыі Леніна—Сталіна. Прашу залічыць мяне ў Ваенна-Марскі Флот».

«Старэй мой сын Міхай чэсна служыць у Чырвонасцяжнай Балтыцы. Прашу залічыць тым і другога сына—Нікалая. Стаўляюся, што з гэтай «чырвонай флоты» атрымаюць высокае званне вайны РСЧА» — піша калгасніца сельгасарпелі імені Крупецкай, Абуцускага сельсавета, Матрона Бараноўка.

Восем дзяўчат-комсамолак, тэлефаністак канторы сувязі, паслалі калектыўнае пісьмо з просьбай залічыць іх у Чырвоную Армію. Нікалай Стараверэў і Нікалай Страншкі ў сваёй пісьмах просіць дэталірова пра прызыв іх у РСЧА. Прызыўнікі Мельнік і прасіць залічыць яго ў тэлекабавую частку.

Працоўныя раёна каюць сёлета Чырвонай Арміі каштоўнае паліўне. Старэй прызыўнікаў многа стыханавцаў. Сяргей Васілюк і Гаўрыла Антаневіч — стыханавцы-трактарысты МТС імені ХХ-го года БССР — штодзённа перавыконваюць норму выпрацоўкі на воўроне на 150 проц.

Усе прызыўнікі пісьменныя, многія з'яўляюцца варашылаўскімі стралякамі, гранатаметчыкамі.

Дзень прызыва — 15 верасня — працоўныя раёна сустракаюць як вялікае свята. На вуліцах вывешаны партреты кіраўнікоў партыі і ўрада, лозунгі. Для прызыўнікаў будзе прыгатаван рац лекцыя аб міжнародным становішчы, па санітарных тэм, аб страляючым справай і т. д.

Першай на прызыўны пункт прыйдзе маладзё гараскага пасляковага савета.

Ф. РУЦНІ.

## ШКОЛА МУЖНАСЦІ І АДВАГІ

Сёння вялікае свята працоўнай маладзі савецкай радзімы. З неперпенем чакаў я гэтага дня. Няма нічога пачотней звання чырвонага вайны, які ахоўвае шчасце і мірную творчую працу свайго народа.

Шудоўная маладзё пойдзе ў гэтым годзе ў Чырвоную Армію. Прызыўнікі Беларускай Дзяржаўнай кансерваторыі — гэта моцныя юнакі 1919—1920 г.г. нараджэння. Усе яны страляюць па-варашылаўску, даўка кідаюць гранаты.

Мы з вялікай увагай працягвалі даклад таварыша Варашылава аб прэцэде закона аб усеагульным ваенным абавязку. Гэты закон быў дэтална абмеркаван на

сходзе прызыўнікаў, якія абавязаліся, прышоўшы ў Чырвоную Армію, па-стаханавску авалодваць складанай ваеннай тэхнікай.

Мая заветная мара: папасці ў Чырвонны Флот, у бурныя марскія штормы, стаць на вахце на баявым лінейцы. Бурнае, зіхучае мора! Яно даўна запалаціла мяне.

У 18 год радзіма даярае мне сперадчы мірную працу роднага народа. Якое шчаслівае поўнацце!

Добры дзень, школа мужнасці і адвагі, школа новага баявога мастацтва!

ВУЛЬФ ХАНІН, студэнт Кансерваторыі.



Прызыўнік топар-стаханавец новамеханічнага цеха завода імені Кірова т. К. Я. Руткоўскі выконвае норму на 170—180 проц., мае 3 абаронныя значкі. На здымку т. Руткоўскі за работай на свайго станка. Фото І. Кавалова.

## МАЕ СЫНЫ

Кожны год, восенню, савецкі народ з радасцю і гордасцю пасылае сваёх лепшых сыноў у рады нашай слаўнай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Чырвоная Армія — наша гордасць, наша слава.

Я ўдасцілася вялікай чэсці выхаванні і пасланні ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію трох сваёх сыноў. Сын Барыс — капітан у кавалерыйскай частцы, сын Анатолій — ваенны тэхнік першага ранга ў авіяцкай, сын Юрый — танкіст.

Мае сыны верна і самаадана служыць народу. У сваёх пісьмах да мяне яны расказваюць аб сваёх поспехах у авіяцкіх майстэрствах ваеннай справы. Я гарджуся, што майму сыну Юрыю выпала шчасце ўдзельнічаць у баях з японскімі самураямі.

Зараз прызваецца ў рады Чырвонай Арміі нашыя сыны Яўгеній. Ён прапуе электрамеханікам на млын імені Дзяржынскага. Комсамолец, стыханавец. У Чырвоную Армію ідзе добра падрыхтаваным. Ён — добра страляе, зацікавіліся ў значні ПШХА і ГСА.

Мой сын марыць быць чырвоным маршалам. Ён імені ўсёй нашай сям'і я падала заяву ваеннаму камісару Сталінскага раёна г. Мінска аб хутчэйшым залічэнні майго сына Яўгенія ў рады нашага Рабоча-Сялянскага Чырвонага Флота.

Наша Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот — магутны і пераможны! Нахал тэды ворагі пасмешылі насіцца на нашу радзіму, мае сыны разам з усёй Чырвонай Арміяй будучы б'ць іх на сумні, на вахце і ў паветры.

Аляксандра Цімафееўна МАКСІМАВА, хатняя гаспадыня 56 год.

## МАСТАЦКАЕ АБСЛУГОЎАННЕ ПРЫЗЫЎНЫХ ПУНКТАЎ

Заклік народнай артысткі Саюза ССР, ордэнаносца тав. Барсвай знайшоў жывы волук сярод работнікаў мастацтваў Савецкай Беларусі.

15 верасня на ўпрыгожаныя прызыўныя пункты Мінска прыйшлі маладыя патрыёты. У перапынках пера імі будучы выступіць з цікавай рознастайнай праграмай артысты Тэатра оперы і балета БССР, Беларускага драматычнага тэатра, Тэатра юнага гледача, калектывы філармоніі, мастацкай самадзейнасці. Абудуцца творчыя сустрэчы прызыўнікаў з народнымі артыстамі БССР тт. Александроўскай і Вязьнінскіх, заслужанымі артыстамі рэспублікі тт. Дзянісавым, Балоніным і інш.

У часе прызыва на прызыўных пунктах Мінскай вобласці будзе наладжана 80 канцэртаў. Апрача гэтага прызыўнікам будучы прадастаўляцца білеты для наведвання тэатраў і кіно.

## АПРАЎДАЮ ДАВЕР'Е НАРОДА

Няма большай радасці і шчасця для кожнага маладога патрыёта савецкай радзімы, як быць вайном доблеснай Чырвонай Арміі. Маладзё ведае, што служба ў Чырвонай Арміі — абарона бацькаўшчыны — сваячынны абавязак грамадзяніна СССР.

Да прызыва я добра падрыхтаваўся. Маю 4 абаронныя значкі, магу добра страляць і кідаць гранату на вялікую адлегласць. Ачухваю сваё фізічнае здароўе і не сумняваюся, што буду залічан у рады РСЧА.

У Чырвоную Армію я прыйду палітычна падрыхтаваным. Старанна працую над вывучэннем «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)», чытаю мастацкую літаратуру. Ведаю, што Чырвоная Армія — гэта выдатная школа, якая выхоўвае мужнасці і храброй байноў.

Абяцану апраўтаць вялікае давер'е савецкага народа. Буду да канца адданым сваёй радзіме, партыі і ўраду, буду пільна ахоўваць рубіжы савецкай савецкай радзімы.

Н. С. ВОЛКАУ, прызыўнік - комсамолец Шклоўскага раёна.

## ГАТОВЫ ДА ПРЫЁМУ НОВАГА ПАПАЎНЕННЯ

ЧАВУСЬ. Прызыўнікі Чавускага раёна з неперпенем чакаюць дня прызыва ў рады слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Прызыўны пункт для прыёму будучых байноў добра падрыхтаван.

Упрыгожан партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада, плакатамі і лозунгамі.


У часе прызыва на пункце будзе праводзіцца шырокая культурна-масавая работа. Прызыўнікі праслухоўваю лекцыі аб міжнародным становішчы, аб выніках Унечаровай Чвертай Сесія Вярхоўнага Савета СССР і інш. У б'рор дэтална маладыя патрыёты змогуць атрымаць а-

каз на любое цікавае іх пытанне.

Раён пасылае ў Чырвоную Армію фізічна-моцнае, палітычна-лісьменнае паўпаўне. Большасць прызыўнікаў — варашылаўскія стралякі. Калгаснік сельгасарпелі імені Мархлеўскага тав. Галубінак, рыхтуючыся да прызыва, зацікавіліся ў 4 абаронныя значкі.

Працуючы брыгадзірам у калгасе, ён вывёў сваю брыгаду ў перадавыя на ўсёх в'адах сельгаснапрадукцыйных работ.

У райваенкамат наступнае многа заяў ад маладзі з просьбай аб дэталірова залічэнні іх у рады Чырвонай Арміі.



Прызыўнікі, стыханавец новамеханічнага цеха стыханавцаў і імені Кірова (Мінск) комсамолец Л. І. Бельнін (справа) рыхтуе сабе запасы на вытворчасці. Ён абуае зборны навоўнага Сталіна маладога рабочага С. І. Зямчынскага. Фото В. Л. Маршэўска (фотакроніка БЕЛТА).

## СЫНЫ РАДЗІМЫ

15 верасня! Хваляючы, шчаслівы дзень, які так доўга чакалі маладыя савецкія патрыёты. Сёння яны з баявымі лезнямі прыйдуць на прызыўныя пункты. Перад айдыхам з лому ім сказалі многа цудоўных слоў бацькі, сябры, аднасьцічаны, таварышы на заводу. Прызыўнікі глыбока захаляў ў гарачых сэрцах наказ свайго народа.

Маладзі і дужых, іх кліча дарэка радзіма. У шчаслівае восеннацанне год ля даярае ім сваю баявую магутную зброю.

Яны ідуць на заклік вялікай мацеры. Ад заводскіх станочнікаў...

У 5 гадзін раніцы, калі яшчэ спіць Мінск на Комсамолецкай вуліцы ад будынка гараскага аэрадыя аўладваюць вясёлыя гуразнікі. Іх кузаны пабіты онаямі і дзяўчаткамі, якія апрацуюць ў сіння камбінезонах з авіяцкімі пітлінамі. Гэта летняя калыя Асавічыха — маладзё фэрык, завялаў і навуцкіх устаноў.

З п'янімі ічашна будучыя летчыкі праз сонныя вуліцы на аэрадром. На акраінах пахне верасеньскай рабіннай.

Гэтым асіннім раннем на аэрадром з горада прыхалі толькі юнакі. Яны павіны стаць перад прызыўнымі камісіямі, і таму пілоты-інструктары раішылі хутчэй правесці заліковыя падытны сваёх выхаванцаў.

Таварыш камісар аэрадыяў! — рапартае пачатковы летны часці. — Летны састаў выстрае на паверку.

Камісар з пачатковым летнім часці абыходзіць строй. Нерухома застылі ралы заўтрашніх вадзельнікаў з ішчалнікаў, бамбардыроўчыкаў, штурмавікоў.

Заранкалі матары. Белы ўзмах старцаўскага сцяжка: пераход уперадзе няма, узлет дэталіст Вуцлет Андрэй Баравіч — слесар вагонзборачнага цеха завода імені Мяснікова — лас поўны газ, і самалет пачынае ічківы разбег. Наб'раўшы скорасць, машына адыраецца ад зямлі. Яна ляцела ў біжэныя бакітны прастрэ, у зону — на вышэйшыя пілажы.

1.400 метраў. Самалет, якім кіруе п'едрля ружа пілота, робіць адну фігуру за другой. «Ціпапа», «мёртвая пятля», «баявая разварот», «віраж».

На аэрадроме летчыкі-інструктар тав. Іпат'я радасна ўсміхаецца:

— Добрая рука ў хлопца. З ім ляцеш безапасна, чым адзіна ў трымаві.

А ў вышнім ралочуць матары... Андрэю хочацца сцяпаць ад шчасця. На зямлі яшчэ чакваюць шасці с'яброў — шасці добрых хлопцаў з роднага завода. Слесар Алёна Пышаняк, стожар Фёзья Яромска, слесар Грыша Дольнік, Валя Цітавец, Валя Вясман, Валя Серадзкоў, Некалай год яны працавалі разам, разам апацывалі, хацілі ў шір, савізіліся вывучаць летнюю справу. А вось сёння пачынаецца іх новае жыццё, пачынаецца тое, што завуць надзвычайным. Гэта б'е гадзіна іх поўнацця. Сябры раз'яўчаюць у розныя куткі радзімы, сяліць на баявыя самалеты.

А можа яны папаўнуць у ашу часць? Можна будучы ў адным с'яброўскім азінаце? А добра было-б п'ячю ў п'ячю змагчы ў патрэбную часіну за гэтую прыгэжнюю родную зямлю, за светлыя гаралы і в'еок на ёй, за шчаслівы смех вясёлых дзяўчат, за народ, які будзе на зямлёй плачыне сонечны буйнак усеагульнага чалавечкага шчасця.

Вунь, у пажоўкых садах, размясціліся запалкавымі каробачкамі карпусы роднага завода. Сёлета звелі пасылае ў Чырвоную Армію 114 сваёх сыноў. Баяны, вясёлыя хлопцы. На шырокіх грудзях брасуюцца

на 3—4 абаронныя значкі. Аляксандр Бабіч і Аляксей Рыжанкоў на 300—400 проц., выконваюць вытворчае заданне. Прызыўнік Банашэўка на 51 метр кідае гранату замест 38 метраў. Такія хлопцы і аднаго грана роўнай зямлі не аддадуць ворагу. Прыгожа, у росквіце сіл родная зямля!

...Самалёт ішоў на паслягу. Трактарысты.

Трактары пакінулі цорнае поле, якое бліпчала пахучымі хвалямі чарназёму, і выехалі на б'льшак. Вясёлае воўроне было закіжана. Гузаны і п'ячынныя трактары напаўнілі да сілібы МТС. Алошпую машыну в'ў трактарыст Змітрок.

Недалёка ад раёнага цэнт'ра маладыя паграпнічкі нап'расіў Змітрак падвезці яго да Дольска.

— Садай! — сказаў Змітрок. Ён рапашу паказаў дарогу спад'евожніку хутка сваёй язды. Машына ішла вельмі хутка. Пал рабрыстымі гусянінамі траціла карыне прыражонных б'рор, баравалі насты на паслячачных дарогах. Дзя Дольск Змітрок, сыміўшы машыну, сыміў трактарчыка:

— Ну, які Палабаеша? — Але, Добра адзіна. Табо-б танк. — гаворыць паграпнічкі. — Я нядаўна ваз'яў танк.

— А мне на танк — няскора. Восенню, калі ў армію пайду.

— А вы арганізуюць ў МТС гурток па вывучэнню танка. Трактар — гэта танк.

Змітрок Бохан расказаў аб гэтай гутарцы трактарчыку-комсамоцу Сяляўскаму, які з'яўляўся членам перагата ў раёне танкавэга аіжыка запаса. Сяляўскі даў згоду кіраваць аіжыкаўскім гуртком па вывучэнню танка.

Зараз слухачы гуртка, якія ідуць у Чырвоную Армію, жадуюць абавязкова папапасці ў танкавую частку — так палюбілі яны шудоўную машыну. Сярод прызыўнікаў — комсамолец, эканянт Усесавай сельгаснапрадукцыйнага выстаўкі, трактарыст Сяляўскі; сын славаўскага трактарыста Пятра

Сілавіча Бохана — комсамолец Змітрок. Змітрок мае чатыры абаронныя значкі, выдатна кідае гранату. Тры браты яго даўно служыць у Чырвонай Арміі. Аляксандр — у авіяцыі, Міхаіл і Валадзімір — у іжынерна-тэхнічных частках.

Трактарыст Змітрок будзе танкістам. Сын партызана.

У Пухавіцкім раёне прызваецца комсамолец Валадзімір Буря. Гата сын партызана, які быў вастралялы акупантамі ў 1920 годзе разам з дзясаткам баявых таварышаў у м. Дукоры. У гэтым годзе Валадзімір скончыў дзясаткітолку. За апошнія месяцы ён працягваў многа кніг аб вялікім ваенным мінулым гераічнага рускага народа. Яго захаляўчыць п'ячурчыныя вобразы Суворава, Чапаева, Шчорса, Пархоўска, гераў Хасана.

Нядаўна раёнай Валодзя сп'ясаўся ў калгасны клуб. Там маладзё ўпрыжывалі памянкіяне, дзе будзе працаваць прызыўны камісія. Дзяўчаты апяталі дэларовымі прыянамі сены, ставілі на стале пышыны букеты яркіх асінніх кветак.

Калі Валодзя, выбегшы з хаты, знік за вартамі ў садзе, за сьням выйшла маці. Валодзя наб'раў кішні пахучымі грушамі.

Маці стала за яблыняй, так, каб Валодзя не бачыў яе, і доўга глядзела на рослага балурага сына. Потым, змахнуўшы с'язку, напушыла маўкаваць:

— Хутка пойдзеш, Валодзя? — Сын з'явіўся азіручыся.

— Пайду... А чаму... чаму ты плачаш, мама? — Чыота, сын... Дзв'яццаць год назал бацька савіў гэтыя грушы. Вось і ўспомніла пра маігу ў Дукорскай пучцы. Помні аб ёй, сыночку, заўбэсі і ўспомі...

Валодзя, ой як баязно зрабілася юнакам сэрцу. Слаўнай смерцю загінуў партызан, абараняючы сваю радзіму. Ён іменамі зарад называўся калгасны, школы, пра іх пішуць кнігі. Кожную восен, калі маладыя людзі вакольных раёнаў азіхадзіць у Чырвоную Армію, яны ўспамі-

наюць добрым словам мужных барацьбітоў. Броў б'есмертных гераў кішні, будзьякі вынасіць да ворага, у сэрцы маядога патрыёта-прызыўніка Валодзі Буряга.

26 с'яброў. Гэта былі называўчыны вечар. 26 с'яброў падлімаў баквалы за сваю баявую маладзёць, за светлую калы сваёх слаўных п'ячюў. Чатыры годз яны прыйшлі ў Інстытут фізкультуры з калгасаў, заводаў і фабрык рэспублікі. Чатыры глы яны разам вучыліся, траніраваліся на стадыёнах, выхадзілі па парамы на Красную плошчу ў Мінску. Хто не ведае футбаліста Ваілія Халуса, рэкардсмена Косцю Пінчука, плаўцоў Нікалая Прышчынава і Міхаіла Валдзіяна, штангіста, сына чыгуначніка Сяргея Браўкоўска?

У 1934 годзе ў беларускіх сапрабінчых на бокуе прыймаў удзел Валадзімір Дольнік — студэнт тэхнікума фізкультуры. Ён не меў яшчэ ўдасканаленай тэхнікі, але ўперста, прыродна вынасіваецца дапамагі яму дабра перамогі над б'льшымі траніраванымі праціўнікамі.

Хутка авалодваючы складаным вядомым спорта і выпрабавуючы свой стыль, Валадзімір выйграў пачаснае званне чэмпіёна БССР па бокуе ў поўбачы вазе. Ён не раз удзельнічаў у зборнай



# ГЕРМАНА-ПОЛЬСКАЯ ВАЙНА

## ПАВЕДАМЛЕННЕ ГЕРМАНАГА КАМАНДАННЯ

БЕРЛІН, 14 верасня. (ТАСС). Агенцтва Трансасан паведамае, што ўчора раніцай германскія вярхоўнае камандванне анулявала афіцыйную заяву, у якой гаворыцца: «За апошні час польскі ўрад і ваеннае камандванне настойліва патрабуюць ад грамадзянскага насельніцтва неабароненых гарадоў супраціўлення пра-свабоднаму германскім войскам. Жыхары Варшавы заклікаюцца ў лістоўках, радыёпа-радачках і іншымі сродкамі прымаць удзел у партызанскай вайне. Горад Варшава падвергае бомбардзіроўцы польскай артылерыі. Вярхоўнае камандванне германскай арміі заклікае ў сувязі з гэтым, што падпарадкаваныя зброеныя германскай артылерыі і павятравым сілам у адносна абстрале неабароненых гарадоў і сёл, не прадуцтваюць выпадку пера-варання іх у пункты супраціўлення ворага. Наколькі польскі ўрад, не лічыцца з інтэрэсамі свайго народа, намурыў гэты прычыны, германскія войскі ў будучы будзе прымаць усе наяўныя ў іх распараджэнні сродак для таго, каб злічыць супраціўленне ў такіх гарадах. Сумесна з цяжкай артылерыяй германскай авіяцыі будзе падрыхтаваць ваенныя аперацыі з тым, каб на магчымыя ў найкарацейшы тэрмін пераканаць на-сельніцтва гэтых гарадоў у бяспэчаснасці яго супраціўлення. У адказнасць за гэта класіфікацыя на польскі ўрад і яго палітычны і беспрыкладны ваенны кіраўніцтва».

## СТАНОВІШЧА НА ПОЛЬСКИМ ФРОНЦЕ

ХЕЛЬСІНКІ, 14 верасня. (ТАСС). Газета «Уусі стуй» друкуе карэспандэнцыйнае адстаўнага фінскага генерала Валеніуса, аб'ясняюча на аўтамабілі значную частку польскай тэрыторыі.

Страты палкаў, па думцы Валеніуса, роўны 15 дывізіям. У якім становішчы знаходзіцца астатняя дывізія ў даны момант, — невядома. Прычынай паражэння польскай арміі з'яўляюцца малакванія дзеянні германскіх войскаў і перадыктаваныя польскай арміяй дзеянні польскай арміі. Гэта падпарадкаваныя, напрыклад, тым, што ў наўчальных раёнах краіны ніякіх сур'езных ваенных умацаванняў не выдзялена. Вуйныя прамысловыя цэнтры не былі забяспечаныя сродкамі абароны.

Валеніус прыводзіць далей некаторыя факты, якія характарызуюць становішча польскіх войскаў. Азім з палкоў 21-й польскай дывізіі з'яўляюць зброю, пасля таго як афіцеры пакінулі свае падначаленых. На працягу 36 гадзін праз іх адстаўляючыя польскія войскі праз Лодзь, асі-лу на выскочках калыхаюцца, другія на ваенных палках, некаторыя цягнуліся пехатой. У многіх славяне не было богаў, Раненыя ішлі без пераважак. Аліны — ішлі пры сабе зброю, другія ж кінулі. У гэтай масе не было ні аднаго афіцэра.

## ЛОНДАН, 14 верасня. (ТАСС). Барэспандэнт агенцтва Рэйтар паведамае з Чарнавіца (Румынія), што германская авіяцыя прабуе шляхам бесперапынных бомбардзіроўак пераправіць польскія камунікацыі, якія выдчу да румынскай мяжы ўз'яз чыгуны ад Львова і Станіславава з румынскай тэрыторыі ў Сібіянію. Ужо ўж ляху мяжа быць шмат кінутых, пра-бітых кулямі чыгуначных вагонаў. Льюў на працягу апошніх двух дзён падвергаў моцнай павятравай бомбардзіроўцы. Многія жылля будыні, фабрыкі, а таксама чыгу-начная магістраль зруйнаваны. Горад быў зусім забітваў проціпавятравай абароны, калі не лічыць кулямётнага паста, уста-новленага на даху аднаго з гарадскіх будынкаў. Бомбардзіроўцы падвергаў таксама Сібіянію, дзе зруйнаван чыгуначны вак-зал. Карэспандэнт паведамае, што германскія самалёты бомбардзіравалі палі-цыйны паст, у якім ехалі афіцыйныя пра-дстаўнікі польскага ўрада.

## Чарнавіцкі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамае, што ўрад у сучасны момант распусціў ў невялікіх гарадах, лагоўным чынам у Заходняй Украіне, у 30 мілях ад советскай мяжы, Хама месназаводчыя польскага ўрада дрымаюцца ў строім сакрэце, германскія самалёты падвергі моцнай бомбардзіроўцы горад, у якім знаходзіцца польскі прэм'ер-міністр Славой-Складкоўскі і прэзідэнт Масыцінцкі».

## БЕРЛІН, 14 верасня. (ТАСС). Агенцтва Трансасан паведамае, што амерыканская газета «Нью-Ёрк эйдзі мюр» заявіла агляд германа-польскай вайны. Аўтар агляду вядомы амерыканскі аглядальнік Картер лічыць, што рашучым фактарам германа-польскай вайны з'яўляюцца «вядомыя поўнае крушэнне польскай арміі». Германскія войскі малакваным ударам на працягу аднаго тыдня акупіравалі больш трэці польскай тэрыторыі. Як Англія, так і Францыя разлічвалі на польскае супра-ціўленне па меншай меры на працягу шасці месяцаў. Усе спробы разгладзіць польскае адступленне як стратэгічны маневр, піша Картер, з'яўляюцца глупствам. Палкі наўрад ці з'яўляюцца вядомымі і тым самым амавіліся ад найбольш важнай вайны артыерыі, якая выдзе да мора. Улічваючы вялікіх назды, якія саюзнікі Польшчы ўкладалі на эфектыўнасць і бяспеку сілу польскай арміі, ваенныя эксперты з'яўляюцца яе цвёрдым крушэннем. Пры гэтых абставінах пазіцыя Англіі і Францыі з'яўляюцца больш скла-данай, чым гэта сцвярдылі ўраўняў павя-раўнаў аглядальнікі. Германія зараз у стане перакінуць паліваю сваіх войскаў, занятых на польскім фронце, да заходняй мяжы. Нават у гэтых умовах яна лёгка зможа паспяхова абараніць захаваную ёю польскую тэрыторыю хоць-бы і супроць удва павялічанай польскай арміі. Картер указвае, што ў складаных абста-новках нехта неадлучальна той акаліч-насці, што на захадзе Германія займае абарончую пазіцыю, у той час як Англія і Францыя вымушаны весці наступальныя аперацыі».

## ДЗЕЙНІ ГЕРМАНСКАЯ АВІАЦЫЯ

БЕРЛІН, 13 верасня. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, германская авіяцыя на працягу сённяшняга дня бомбардзіравала чыгуны Беларуска-Вукавыцкага, Слоніма-Баранавіцкага, Беларуска-Брэст-Літоўскага, Брэст-Літоўска-Пінскага.

У Радымна, на поўнач ад Перамышля, збіты два польскія самалёты.

БЕРЛІН, 14 верасня. (ТАСС). Вярхоўнае камандванне германскай арміі анулявала сёння раніцай аперацыйную з'яву, у якой гаворыцца:

«13 верасня германскія войскі, аперы-ручыя на поўдні Польшчы, сустра-лі сабае супраціўленне праціўніка. Войскі быстра прапавуюцца на ўсход Польшчы. Вуйныя злучэнні германскіх войскаў да-ступілі чыгуны Люблін—Льюў у раёне Ра-ва-Руска і Тамашова. На поўнач ад Сан-дзіра германскія войскі перайшлі раку Віслу».

У рэзультат баёў у раёне Радама германскімі войскамі захавана 60 тысяч палонных, у тым ліку многа польскіх ге-нералаў. Акрамя таго захавана 143 гар-маты, 38 танкаў і значныя запасы аму-ніцы».

Акружэнне польскіх войскаў у раёне Кур-но працягваецца.

Кально вакол польскай сталіцы замкну-ты ўчора на ўсход ад Варшавы. Кро-паць Мохлін акружана германскімі войска-мі. Войскі, якія прапавуюцца на ўсход ад Мохліна, перасялі раку Нарэў і надышлі да Варшавы з наўчанага ўсход-на. Наступленне войскаў, перайшоўшых чы-гунку Варшава—Седлец, працягваецца ў наўчана-заходнім і заходнім напрамках.

На поўнач ад Остраў Мазавецкі з'ява-ся ў палон 18-а польская дывізія разам са сваім штабам. Узята ў палон 6 тысяч садаў і 30 гармат.

Усходня-прусыя войскі захавалі апо-нюю польскую крэпасць на поўначы Польшчы — Осовец. Германскія войскі, якія наступваюць на Брэст-Літоўск, наблі-жаюцца к гораду».

## ГЕРМАНСКАЯ ВОЙСКИ УСТУПИЛИ У ГДЫНО

БЕРЛІН, 14 верасня. (ТАСС). Афі-цыйнае паведамае, што сёння ў 10 гадзін 15 мінут германскія войскі ўступілі ў Гдыню. На поўнач ад Гдыні працягваюцца баі».

## ПАРЫЖ, 14 верасня. (ТАСС). У ка-мюніке генеральнага штаба польскай ар-міі, перададзеным на радыё агенцтвам Га-вас, гаворыцца:

«У раёне Курно—Лодзь працягваюцца баі. Праціўнік нясе сур'езныя страты. Польскія войскі адбілі атаку праціўніка ў раёне Мохлін-Зегрэ. На поўдзень ад чыгуначнай лініі Калучыні—Седлец поль-скія войскі пасля жорсткіх баёў адста-пваюць над наікасам бранявых частей пра-ціўніка».

У раёне Анопалі (на наўчонах ўсход-на ад Сандзіра) баі працягваюцца супроць германскіх частей, перайшоўшых Віслу».

У раёне Львова адбіта атака герман-скіх матарызаваных частей. У Барысаве ў раёне Гдыні, баі працягваюцца».

## НАСТУПЛЕННЕ СЛАВАЦКІХ ВОЙСКИ

БЕРЛІН, 14 верасня. (ТАСС). З Брані-славы (Славакія) паведамаюць, што сла-вацкія войскі на ўсходнім раёне фронта прымушлі адступіць польскія часты на 20 кіламетраў на ўсход фронту, што забя-спечыла славацкім войскам выгодуныя стратэгічныя пазіцыі. Польскія войскі ад-ступваюць у напрамку Кросна—Санок. Аэрадром у Кросна ахвачан польскім».

Апачасова паведамаюцца, што ва ўсіх месцах, з якіх адступаюць палкі, гарыць вёскі. Так, напрыклад, у раёне вярхоўя ракі Оравы палілена большасць вёсак».

## АНГЛІЙСКИ ДРУК АБ ГЕРМАНА-ПОЛЬСКАЯ ВАЙНЕ

ЛОНДАН, 14 верасня. (ТАСС). Ваенны аглядальнік газеты «Таймс» зноў пад-крэслівае велізарнае значэнне перавагі Германіі ў вайне. Як прызнаюць самі палкі, піша аглядальнік, гэта з'яўляецца найбольш важным фактарам, які забя-спечвае поспех германскім сілам. Поль-скія кругі маркуюць, што Германія кіну-ла на польскі фронт звыш 5 тыс. сама-лётаў, у тым ліку звыш 3 тыс. бомбар-дзіроўчыкаў».

## ВОДГУНІ АМЕРЫКАНСКАГА ДРУКУ

НЬЮ-ЁРК, 14 верасня. (ТАСС). Газета «Нью-Ёрк гералд трыбун» у перадавым артыкуле падкрэслівае, што вынікі пер-шых 12 дзён германа-польскай вайны з'яўляюцца неспрыяльнымі для Англіі і Францыі. Газета піша: «Польшча страціла ўсе свае індустрыяльныя райны. Калі не прыняць назважытайх мер, Польшча хутка выйдзе з вайны. Францыя і Англія не былі ў стане прапавіць што-небудзь эфектыўнае, каб прадухіліць бедства. Назначны палкі на германскія ўмацаван-ні на заходняй мяжы, вышп, не адця-нуў колькі-небудзь сур'езнай германскія сілы з польскага фронту. Авіяцыя, якая зброя вайны, якая толькі магла нанесці сакрушальны ўдар па тылах Германіі, не была прыменена. Магчыма, што былі сур'езныя паставы ваеннага характара, на якіх Францыя і Англія дагэтуле не маглі прыняць сур'езных мер. Аднак, якія-б ні былі гэтыя прычыны, Польшча аказалася без дапамогі, і цяжка ўмяц, калі Англія і Францыя прыдзецца весці вайну з Гер-маніяй, маючай толькі адзін фронт, наблі-зіўся на 12 дзён».

## МЕРАПЬЕМСТВЫ РУМЫНСКІХ УЛАД У СУВЯЗІ З НАПЛІВАМ ПОЛЬСКИХ БЕЖАЦАУ

БЕРЛІН, 14 верасня. (ТАСС). З Бухар-ста паведамаюцца, што лік польскіх бежа-цаў, якія пераходзіць румынска-польска-ю мяжу, павялічваецца з кожнай гадзінай. У сувязі з нарастаючым патокам бежанцаў румын-скі ўрад узмацняе свае войскі ўздоўж мя-жы Польшчы».

# ВАЕННЫЯ ДЗЕЙНІ ПАМІЖ ГЕРМАНИЯЙ І ФРАНЦЫЯЙ

ЛОНДАН, 13 верасня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар, спасылваючыся на камюніке, ану-ляваны ў Парыжы, паведамае, што аперацыі на заходнім фронце праця-гваюцца ў раёне паміж Рэйнам і Мозелем. Французскія войскі акружаюць Саарбу-кен з усходу і захаду. Спробы германскіх войскаў ажыццявіць атакі на наўчонах усходзе Зірк аказаліся беспаспяхоўнымі. Англіскай авіяцыя ўпершыню бомбар-дзіравала чыгуны, размешчаныя па ліні-і Зігфрыда. Дзесяці авіяны былі пад-трыманы цяжкай артылерыяй. Француз-скія эксперты лічыць, што аб'яднаныя англа-французскія павятравыя сілы здо-леюць забяспечыць перавагу ў павятра-на заходнім фронце».

Як паведамае агенцтва Рэйтар, зараз на Францыі знаходзіцца многа англійскіх лётчыкаў і навіяшніх самалётаў».

## ПАРЫЖ, 14 верасня. (ТАСС). Агенцтва Га-вас паведамае: «13 верасня веча-рам Французскія войскі палішлі пазіцыі, за-нятыя ў апошні дні. Дзейнасць авіяцыі скарацілася з прычыны дрэннага на-двор'я».

## ПАСЯДЖЭННЕ АНГЛА-ФРАНЦУЗСКАГА ВЯРХОУНАГА ВАЕННАГА СОВЕТА

ЛОНДАН, 13 верасня. (ТАСС). Англій-скае міністэрства інфармацыі паведамае, што ўчора на французскай тэрыторыі адбылося пасяджэнне вярхоўнага ваенна-га савета. На пасяджэнні прысутнічалі Чамберлен, лорд Чотфілд (міністр па ка-ардынацыі абароны), Даладэ і Гамелен. Мэта пасяджэння—асабісты абмен думка-мі па паводу перапынутай сітуацыі і абмер-каванне мерапрыемстваў да бліжэйшае будучае».

Як паведамае агенцтва Рэйтар па ра-дыё, мяркуець, што Чамберлен і Чот-філд выдзелілі на самалеце ва Францыю і на самалеце-ж вярнуліся назад».

## РЭАРГАНИЗАЦЫЯ ФРАНЦУЗСКАГА ўРАДА

ПАРЫЖ, 14 верасня. (ТАСС). Як паве-дамае агенцтва Га-вас, у састане Фран-цузскага ўрада праведзены наступныя змяненні: прэм'ер-міністр Даладэ ўзяў на-собо кіраўніцтва ваенным міністэрствам і міністэрствам замежных спраў. Намеснікам ваеннага міністра зацверджан Дзюко, на-меснікам міністра замежных спраў — бы-лы міністр пенсій Шампешэ дэ Рьё. Ство-рана міністэрства праваўлення блакады».

## АНГЛА-ЯПОНСКИ ПЕРАГАВОРЫ

ТОБЮ, 13 верасня. (ТАСС). 8 верасня англійскі пасол Крэйгі паведаў японска-га прэм'ера Абэ і перадаў яму пра-пановы аб урегуляванні англа-японскіх адносін. Паводле слоў газеты «Фокынг», Крэйгі завіў Абэ, што Англія гатова аднавіць перагаворы перагаворы і што яна не мае намеру перашкаджаць Японіі ў яе дзеяннях у Кітаі».

Указваюць, што заява Крэйгі з'яў-ляецца змянальнай, газета падкрэслі-вае: «Англія ў сучасны момант занята вайной у Еўропе і таму не можа ўме-швацца ў нашы дзеянні на Далёкім Усходзе. Калі яна сур'езна гаворыць аб у-регуляванні ўзаемаадносін з намі, то яна лавіна шчыра і адкрыта паказаць сваю гатоўнасць супрацоўнічаць з намі ў спра-ве пабудовы новага парадку на Усход-най Азіі».

## НА ФРАНТАХ У КІТАІ

На наўчонах усходзе і ўсходзе ад Кантона разгарнуліся ўпоровы баі, 12 ве-расня кітайскія войскі зноў выблі япон-цаў з Ічэчэна і развіваюць наступленне ў наўчонах напрамку. Лунгань знаход-зіцца ў кітайскіх руках. Кітайцы занялі таксама Цунхуа (ражын пункт на наў-чонах усходзе ад Кантона, які японцы ўтрымлівалі некалькі месяцаў).

Працягваюцца баі ў раёне Чжуншаня (на поўдзень ад Кантона). Японскі дэ-сант, які выдзеліўся тут, церпіць няўдачы ў сваім прапаванні ў наўчонах на-прамку».

Чэочжоу (на поўнач ад Свату) зноў акружан кітайскімі частамі. Спробы япон-скага гарнізона прэбіцца з акружэння по-спеху не маюць».

## У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Кітайскія войскі, якія дзейнічаюць сумес-на з партызанамі ў раёне Нанкін—Шан-хай—Ханчжоу, наосяць праціўніку вялікія страты. Авангарды 4-й кітайскай арміі дасягнулі акраіны горада Куншань (на Шанхай-Нанкінскай чыгуначнай лініі). Набыў гэтага горада азім з: артылерыі 4-й арміі атакаваў японскі гарнізон у Лоянцзю. Японскі гарнізон страціў забітымі і раненымі паліваю свайго састава».

Кітайскія партызаны выдупілі баі з японцамі ў ваколіцах Шінху (на Шанхай-Ханчжоўскім шасе).

ПАРЫЖ, 14 верасня. (ТАСС). Газета «Шпі парыз'ен» анулявала артыкул Шарля Морыса, прысвечаны становішчу ў раёне Саарбукена. Аўтар заяўляе, што ў выніку праведзеных у гэтым раёне фран-цузскай арміяй аперацый гэты важны ін-дустрыяльны германскі горад знаходзіцца пад партоўй пазіцыяй».

Шарль Морыс падкрэслівае, спасылваю-чыся на германскае афіцыйнае паведа-манне, што раён на наўчонах захад ад Саарбукена і аэрадром, які знаходзіцца поблізу горада, падвергілі ўзмоцненай бомбардзіроўцы французскай артылерыі».

На думцы Морыса, немцы неўзабаве бу-дучь вымушаны адступіць за Саарбукен на новыя пазіцыі на поўнач ад гэтага горада».

## ГІБЕЛЬ ГЕРМАНАГА ЗСМІНЦА

ПАРЫЖ, 13 верасня. (ТАСС). Агенцтва Фурыне паведамае, што германскі зсмінец Ласкочы ў наўчонах частцы праціва Фунд на германскую міну і ўзарваўся. За-біта 10 чалавек».

## ДА ФРАНКА-ИСПАНСКИХ АДНОСІН

ПАРЫЖ, 13 верасня. (ТАСС). Газета «Шпі парыз'ен» паведамае, што іспанскі ўрад у бліжэйшы час мяркуе падпісаць пакт аб дружбе з Францыяй».

## АРТЫКУЛ «ВУА ДЗІО ПЕЛЛЬ» АБ ФРАНКА-СОВЕЦКИ АДНОСІНАХ

БРУСЕЛЬ, 14 верасня. (ТАСС). Газета «Вуа дзю пелль» пачала друкаваць серыю артыкулаў, прысвечаных гісторыі англа-франка-савецкіх адносін. У нумары ад 12 верасня газета расказвае аб сістэма-тычнай антысавецкай кампаніі, якая я-лася ва Францыі з першых дзён Ка-стрычніцкай рэвалюцыі аж да моманту заключэння пакта аб узаемнай дапамозе».

# У ПРАКУРАТУРЫ г. МІНСКА

Пракуратура гор. Мінска ўзбудзіла кримінальную справу супроць М. Х. Пеха-меса, які займаўся скупкай на шы-ках у вялікіх размерах розных прадуктаў і прадаваў іх на ўзвичаных панах. Пеха-месе — чалавек без пэўных заняткаў. У 1930 годзе судзіўся за злосную няў-плату падаткаў, у 1935 годзе — за спе-куляцыю. Актыўным яго памочнікам у спекуляцыйнай дзейнасці быў работнік транспарта Мініпромагнія І. М. Оксен-круг, які судзіўся ў 1937 г. за раскра-дванне дзяржаўнай маёмасці».

Пры вобску ў сараі ў Пехамесе і на

кватэры ў Оксенкруга было знойдзена кг фасолі, 400 кг семечак, 86 кг па-дора і інш., а таксама некалькі вага-буйная сума грошай. У Оксенкруга зно-дзена 107 метраў мануфактуры».

Для збытку скупленых прадуктаў і вараў Пехамесе прыпавіў розных па-зронах асоб, а таксама падставае і хутка спекуляцыі працягнуць пер-савецкім судом».

Адначасова пракуратура прыпавівае кримінальнай адказнасці і рал ішч асоб, дзейні якіх былі пакрываны дэзарганізаваны савецкага гандлю».

## 196 НОВЫХ АШЧАДНЫХ КАС

Прадотыя Советскай краіны добра ве-даюць, што лепшым спосабам захоўвання свабодных зберажэнняў з'яўляюцца ўкла-ды ў дзяржаўныя ашчадныя касы. Ашча-дныя касы дазваляюць прымаць уклады ад працоўных і на пераможна запавяраваць укладчыкаў выданы іх часткова або поў-насьцю».

Якім паказальнікам росту матэрыяль-нага дабрабыту працоўных горада і ка-васнай вёскі Советскай Беларусі служыць неперарывнае павелічэнне астаўкаў укла-даў у ашчадныя касы. Характэрны пры-клад. На 1 кастрычніка 1928 года аста-так укладаў у ашчадныя склаў 4537 тысяч рублёў з агульнай колькасцю ў-кладчыкаў 10000 чалавек. На 1 верасня 1939 г. звыш 400 000 працоўных рас-публікай захоўваюць у ашчадках 160 млн. руб.

## Жанчыны авалодваюць чыгуначнай тэхнікай

На Беларускай чыгуначнай ў апошні час падрыхтавалі з жанчын знаныя атрад ра-ботнікаў, аўдаўчых чыгуначнай тэхні-кай. Курсы скончыла 640 чыгуначнікаў розных прафесій, у тым ліку 188 жан-чын — памочніцаў машыністаў, 6 дара-жынь маістраў, 6 аэлектрамеханікаў, 7 злучэнчых на станцыі».

Сярод жанчын — памочніцаў машыні-стаў — станаўляць ўзоры работы паказа-вуж тав. Самусенка — дэпо станцыі Гомель-тав. Салаўёва — дэпо станцыі Жлобін, та-Лазарава — дэпо станцыі Магілёў і т. д.

Зараз на Беларускай чыгуначнай на курсы навуачнага 152 жанчын, якія атрымаюць кваліфікацыю дзяжурных і станцыяных, стралачнікаў, праваднікоў, элек-трамеханікаў і інш. Успешнаю наму-чэцца арганізаваць курсы жанчын-ма-шыністаў».

## Тэатральны сезон у Бабруйску

БАБРУЙСК. Асеньне-зімовы тэатральны сезон у Бабруйску абяцае быць досыць цікавым. 23 верасня пачаюцца «Адня Карэніна» тут пачне свае гастролі Лені-нградскі дзяржаўны тэатр драмы і каме-раты. Выдупа перагаворы аб прыездзе на кастрычнік і лістапад Лытвінскага дзяр-жаўнага тэатра музыкальнай камедыі. У

## ДЗЕННІК

15 верасня, у 7 гадзін веча, у малой зале Дома партызаннага вядуча прапавіталі і агітатары Мінгармагнія ІІІ(б)Б прапавіталі лекцыю на тэму: «Рэбота таварышч Сталіна «Кастрычніцкая рэвалюцыя і так-тыка рускіх камуністаў».

Лектар тав. Радзюнін».

## ДЯДАТКОВЫ ПРЫЁМ У ВУ

Камітэт на справах вышэйшай школы пры СНК СССР рашыў правесці дзядат-ковы прыём у ВУ».

Звыш 25 000 чалавек, вытрымаўшых у гэтым годзе іспыты, не былі прыняты ў вышэйшыя навуцальныя ўстановы «за недахопу месц. Зараз яны змогуць пасту-піць у ВУ без экзаменаў. Астатнія пас-тупаючыя павіны будучь здыць прыёмныя іспыты па праграмах, зацверджаных на 1939-40 вучыбны год».

Прыём з'яў у ВУ будзе праводзіцца да 25 верасня. З 25 верасня па 10 кастрычніка адбудуцца прыёмныя іспыты, з 10 па 15 кастрычніка будзе праведзена залічэнне новых студэнтаў».

Камітэт забараніў дыртактам вышэйшых навуцальных устаноў прымаць на першы курс у парадку пераходу з іншых ВУ асоб, прынятых на першы курс у гэтым вучыбным годзе».

Камітэт вынес рашэнне аб захаванні за студэнтамі першых курсаў, якія ідуць у гэтым годзе на сапраўдную службу ў РСНА, права да звяржце з арміі наступіць у ВУ без прыёмных іспытаў. (ТАСС).

## ПАПРАЗКА

У нумары «Звязда» ад 14 верасня (№ 27) дзяржаўнага вядучага агітатараў бясцвянку Кагановічана раіна абудзец-на лекцыю на тэму «Асноўныя этапы развіцця Советскай». Лектар Рудзінін. Ува-ход свабодны».

## В. а. аднагога рэдактара Т. С. ГАРЭНУРА

В. а. аднагога рэдактара Т. С. ГАРЭНУРА

**ВІЛЬНІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТУ**  
17 верасня  
Аб'явенне № 106.  
РУСАЛКА  
18 верасня  
Аб'явенне № 107.  
ДРЫВВА  
Вылеты ў Доме прапавозаў з 12 г. і пачынае ў левы пастаўкі — у касе тэатра з 6 г. веч.

**ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР**  
15 верасня  
Аб'явенне № 14.  
ПАРТЫЗАНЫ  
Пачатак ролы ў 7 г. 30 м. веча.

Кінотэатр «Чырвоныя зоркі»  
**ГОРНЫЯ МАРШЫ**

Кінотэатр «Родныя Чапаевы»  
Кінотэатр «Інтэрнацыяналы»  
**СВІТА СВІТОГА ЮРГЕНА**

Кіно «Спартак»  
**«ЗАПОВЕДЖІ ЗА ДУНАЕМ»**

Кіно «Парыжская комуністычная рэвалюцыя»  
(Польшча, 64)  
**«МУЖЕСТВО»**

Пачатак кіно «Скалада о добром Умаре» (каляровае мультыфільмацыя).

**Дзяржаўная філармонія БССР**  
**КАНЦЭРТНЫ СЕЗОН**  
1939-40 г.

У канцэртах прымуць удзел мастацтва калектывы Дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацтва калектывы Саюза ССР, народныя артысты ССР, лаўрэаты — пераможцы ўсеазаных і міжнародных конкурсаў музыкантаў-фідэліяў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-цкіх рэспублік (дыржоры, вакалісты, мастацтва артысты, лепшыя пра-дстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

ВЫПУШЧАНЫ АВАНЕМЕНТЫ НА ПАСТАЯННЫЯ МЕСЦЫ.  
Па вядучых устаноў і прапавітэстаў непрапавітэстаў знаўнава-жыма для заключэння дагавораў».

Даведкі па тэлефону № 24-750.

**Шаснаццаць з палавінай мільёна**  
ПРАЦОУНЫХ СОВЕЦКАГА С